

## ДА ВЫТОКАЎ МЕДЫЯРЫТОРЫКІ...

ХХ стагоддзе называюць эпохай маўчання. І нездарма. Яно спарадзіла палітычных лідэраў, лісткі якіх перакладалі рэферэнты і адказнасць за падрадак іх (лісткоў) неслі таксама... рэферэнты. Эпоха рытарычнага маўчання, ХХ стагоддзе несла на сабе цяжкі крыж – быць маўклівым, талерантным і рахманым. Менавіта гэтыя рысы вылучаюць савецкага чалавека ХХ стагоддзя. Незалежна ад нацыянальнасці, веравызнання і поглядаў. Асабліва выразна гэта адлюстроўвалася ў сродках масавай інфармацыі.

Рыторыка, – так павялося здаўна, – дзіця дэмакратыі. Цікавы факт: як толькі мы знаходзім сябе заціснутымі ў рамках, і нам не хочацца з іх выходзіць, мы прыдумваем арсенал стылістычных прыёмаў, якім у зручны час, пры пэўных абставінах карыстацца вельмі лёгка. Рыторыка ў такім грамадстве становіцца непатрэбнай. Навошта абцяжарваща логікай думкі, імкнунца да недасягальнага, калі гэта нікому непатрэбна і галоўнае... сабе. Рытарычны партрэт сучасніка, які толькі фарміруеца і ўбірае моц слова, – яўны накід на беларускае грамадства. Мы не верым пустым абязанням, мы навучыліся адрозніваць няпраўду ад праўды, мы перасталі давяраць танным загалоўкам.

Колькі ні вывучай сучасныя замежныя рыторыкі, пачынаючи ад Дэйла Карнегі, якому ў шматлікіх краінах свету ўзвядзены помнікі – інстытуты, універсітэты, і заканчваючы паслядоўнікамі неарыторыкі, ніколі не зможаш пакласці іх трафарэтам на маўленчую глебу славян, асабліва беларусаў.

Стваральнік тэорыі бесканфліктнага і паспяховага контактування, Дэйл Брэкенрыдж Карнегі ў другой палове ХХ стагоддзя набыў сусветную папулярнасць невыпадкова. І нездарма яго працу «Як знаходзіць сяброў і ўздзейнічаць на людзей» называлі «кнігай, якая раскупляеца хутчэй за ўсе кнігі ў свеце». Выведзены Карнегі рытарычны вобраз не ўкладаеца ў айчынны прамоўніцкі ідэал, заснаваны на єўрапейскай традыцыі. Ловіш сябе на думцы, што адрасат кнігі нехта іншы, што закранаеца іншае вымярэнне, якое адчужаеца ад твойго этнапсіхалагічнага складу, менталітэ-

ту. І гэта не толькі шчырае дапушчэнне. Нельга скідаць з вагі, што кніга была разлічана перш за ўсё на перыяд вялікай дэпрэсіі, «калі 20 % насельніцтва жыло на выплату па беспрацоўі». Больш ХХ стагоддзе не ведае настолькі выдатна разрэкламаванага і бліскучая выкананага для сваёй аўдыторыі сачынення па прамоўніцкім майстэрстве. Хаця трэба ўзгадаць, што ў «рытарычным буме» 50–60-х узельнічала яшчэ адна кніга, напісаная ў 1950 годзе дэканам факультета рыторыкі і тэатра Тэнэсійскага ўніверсітэта Полем Соперам «Асновы мастацтва прамовы», якая ў 1958 г. была перакладзена на рускую мову. Абедзве кнігі падкуплялі простым і зразумелым стылем, шматлікімі прыкладамі і гісторыямі з жыцця, жывым словам. Аднак і форма, і змест заставаліся маналагічнымі, укаранялі ў свядомасць веру ў напісаное, а не шукалі разам з аўдыторыяй ісціну.

Увогуле ў рыторыцы вылучаюцца два тыпы рытарычнага маўлення – сафістычны (амерыканізаваны) і Сакрата-Платона (еўрапейскі). Такая тыпалогія бярэ пачатак з антычнай Грэцыі, калі паралельна існавалі ў час сафістаў і Сакрата два ідэалы прамовы, існавалі не мірна, а ў напружанай барацьбе адзін з адным. Паводле Сакрата, такая прамова ісцінная, карысная для грамадства, строга ўпарадкованая ў сэнсавым і фармальням планах. Ідзал сафістаў зусім іншы. Прамова павінна быць «падпрадкавальнай», маніпулюючай сілай. Другім патрабаваннем з'яўлялася фармальная, слоўная прыгажосць і элегантнасць, трэцім – лагічная вытанчанасць і трафарэтная правільнасць. Усё гэта прыводзіла да галоўнага, якое не выстаўлялася напаказ, – давала магчымасць самавыражэння ў прамове. Выдатная прамова для сафіста – гэта перш за ўсё пэўная самарэклама, са- масцвядржэнне.

Сафістычны ідэал сферміраваўся з вучэння, якое мела цягу да рэлятивізму і прапаведавалася філософамі-асветнікамі. Яны лічыліся першымі прафесійнымі настаўнікамі аратарскага майстэрства. Сафіст (*sophistes* – мудрэц), настаўнік мудрасці вучыў: аў'ектыўнай ісціны няма, ёсьць толькі суб'ектыўнае меркаванне пра яе. Чалавек ёсьць мера ўсіх рэчаў. Адсюль робіцца выснова: нельга гаварыць, што адна думка больш сапраўдная, чым другая. Навучыць пераконваць, «слабае меркаванне рабіць моцным» – асноўная задача сафістаў-настаўнікаў. У распаряджэнні сафістаў было два сродкі: дыялектыка, майстэрства разважаць, і рыторыка, майстэрства гаварыць. Першая была накіравана на разум слухача, другая – на пачуцці. Калі чалавек валодае гэтымі двума майстэрствамі – перамога яму забяспечана. Тады і рэалізуецца катонаўскі запавет: «*Vir bonus, dicendi peritus*» – «годны муж – майстар у слове».

Спачатку сафісты вучылі вынайдзеным імі ж лагічным прыёмам доказу і абвяржэння. Яны адкрылі шэраг правіл лагічнага мыслення, аднак у хуткім часе адышлі ад прынцыпаў яго арганізацыі і сканцэнтраваліся на распрацоўцы хітрыкаў, заснаваных на знешнім падабенстве з'яў, на tym, што канкрэтная сітуацыя вынікае з агульных месцаў, падзея зыходзіц з агульной сувязі падзеі, на полісеміі, на падмене паняццяў і г. д. Пратагор, Горгій, Гіпій, Продзік, Антыфонт усе ісціны выставілі сумніўнымі, аў'явілі іх адноснымі, што прыводзіць да абвяржэння аў'ектыўнай ісціны. «Малодшыя» сафісты Фразімах, Крыцій, Алкідам, Лікфорн, Палемон, Гіпадам бяруць на ўзбраенне жанглюванне словамі, фальшивыя прыёмы доказу ісціны і падману адначасова. З гэтага пачынаецца ідэйнае раздваенне сафістыкі. Нездарма ўжо ў антычнасці да сафіста ставіліся па-рознаму: як да настаўніка мудрасці і як да рытара, які «умее гаварыць пра ўсё, не ведаючы нічога». У выніку ўзнікаюць сафізмы – наўмыснае прымяненне ў спрэчцы і доказах падманлівых аргументаў, заснаваных на свядомым парушэнні лагічных правіл. Менавіта гэта адрознівае іх ад паралагізмаў і апорый, якія могуць утрымліваць у сабе ненаўмысную памылку або ўвогуле не мець яе, але прыводзіць да яўна няправільнага вываду. Сафізы грунтуюцца на фармальныя вытгачанасці логікі, напрыклад: «Што ты не губляй, тое маеш. Рогі ты не губляй. Значыць, у цябе рогі». Сафістычнае красамоўства стала базай для стварэння арсеналу хітрыкаў у спрэчцы, які з поспехам прымяняецца па сёння, не задумваючыся пра іх маніпулятыўную сілу.

Сакрушальны ўдар па рытарычным ідэале сафістыкі першым нанёс Сакрат, які катэгарычна выступіў супраць вучэння аў'ектыўнай ісціны. Абсалютная ісціна існуе, яна Боская, вышэйшая за чалавечыя меркаванні, і яна з'яўляецца мерай усіх рэчаў. Рытар сам павінен ведаць, што праўдзівае, а што падманлівае, што ёсьць справядлівасць і несправядлівасць. Не валодаючы такімі ведамі, рытар-сафіст, які імкнецца да поспеху, будзе ісці за публікай, патакаючы ёй, прыносячы гэтым не карысць, а шкоду.

Азіраючыся на дваццаць стагоддзяў новага часу, мусіш прызнаць, што кардынальных зрухаў, прынцыповых трансфармацый у адной з самых старожытных навук не адбылося. Сучасныя маўленчыя намаганні накіраваны на спасціжэнне і рэалізацыю таго, што было вынайдзена Пратагорам, Горгіем, Лісіем, Ісакратам, Сакратам, Платонам, Арыстоцелем, Цыцэронам, Квінціліяном...

Антычная рыторыка рабаўладальнай дэмакратыі карысталася большым попытам, чым за ўесь новы час. Пакуль запаветы Платона, Арыстоцеля, Ісакрата пераходзілі ад настаўнікаў да вучняў, у гісторыі Грэцыі

нарастала новая эпоха – элінізму. На Усходзе з'явіліся грэка-македонскія манархіі. Цэнтры эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця пасунуліся ў Александрыю, Антыёхію, Пергам. Гарадскія рэспублікі старой Грэцыі заняпалаі. Гэта не магло не адбіцца на красамоўстве.

Пасля заваявання Аляксандра Македонскага фарміруеца новая плынь, якую сучаснікі назавуць «азіянствам». Перайманне стыляў і прамоўніцкіх манер Лісія, Платона і Дэмасфена былі ўганараваны іменем атыцызму, а традыцыі эліністычнай школы заклеймаваны кплівай мянушкай «азіянства». Развіццё класікі падмянялася яе дагматызацыяй. Замест жывога слова асновай творчасці стала педантычная вучонасць, творы аднаўляліся паводле класікаў таго часу, інтэрпрэтаваліся паводле густаў тэарэтызуючых эстэтаў. Атыцызм стаў модай, даступнай толькі вузкаму колу знаўцаў такога мастацтва. З занядам рабаўладальнай дэмакратыі рыторыка пепратараваеца ў нарматыўна-каталагізатарскую дысцыпліну і раствараваеца ў стылістыцы, якая і да апошняга часу ўтрымлівае ў сабе вялікі арсенал сродкаў, прыёмаў, фігур, тропаў, так бы мовіць, гатовых формул для пабудовы мастацкаў адзначанага маўлення, для ўпрыгожвання яго. Паводле даных розных энцыклапедый, наменклатура тропаў у антычнасці налічвала каля двухсот адзінак. Перад тым як стаць набыткам сучаснікаў, формулы тропаў павінны былі быць вынайдзены. І часцей за ўсё гэта рабілася на антычных народных форумах, калі трэба было запаліць сэрцы людзей, зварнуць іх розум да пераканання, вобразнасцю ўзмацніць аргумент.

Сучасны айчынны рытарычны ідэал, заснаваны на вучэнні Сакрата-Платона, дыялагічны па форме і змесце, гарманізуючы, анталагічны, супрацьпастаўлены сафістычнаму – маналагічнаму па змесце, хутчэй маналагічнаму, чым дыялагічнаму па форме, аганальнаму, рэліятывісцкаму (А. К. Міхальская). Прыведзеныя характарыстыкі, падстаўна апісаныя прафесарам А. Міхальскай, – згорнуты вобраз, энергетычны кандэнсат усходнеславянскай рыторыкі, якая толькі аднаўляеца, жывіцца крынічнай чысцінай з народа, злучаеца павяззю часоў. Кожная з іх разгортваеца складнікам панарамнай канцепцыі рыторыкі новага часу і вылучаеца ў бінарныя апазіцыі, заснаваныя на чатырох аспектах.

Рыторыка як навучальная дысцыпліна ўвайшла ў школьнія і студэнцікія аўдыторыі літаральна з 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Не выкладалася ў масавым парадку амаль стагоддзе. Гэтага часу хапіла, каб сфарміраваць пакаленні людзей без рытарычнага вопыту, вольнага валодання словам. Гэта так адчуваеш, калі падыходзіш з мікрофонам да чалавека, калі спрабуеш «упісаць» у кадр расчырванелага ад хвалявання чыноўніка, калі на-

магаешся разгаварыць для інтэр'ю вядомага фізіка ці мастака, калі спрабуеш навучыць студэнта ўпэўнена трymацца перад аўдыторыяй. Аднак мы стараемся вылекавацца ад аднастайнасці і моўнага шаблону. Бо нам ужо не толькі не падабаецца прамова з лістка, а мы пакідаем за сабой права не слухаць такога прамоўцу...

Журналіст – камунікатыўны лідэр, таму ўменне прачытваць маўленчую сітуацыю, прадбачыць працэс яе разгортання, разумець суразмоўцу і прагназаваць вынікі кантактавання не менш важнае, чым «аддзяляючы зерне ад жыцікаў, публіковаць жыцікі» (Э. Фіхтэліус). Умець скарэктаўваць маўленчую падзею, знаходзячы ісціну, ёсць вызначальная якасць прафесіі журналіста. Медыярыторыка дае адказы на тое, якім чынам можна сфарміраваць такія навыкі і ўменні. Толькі раўнапраўны, суб’ект-суб’ектны дыялог з чытачом уганаруецца поспехам, калі homo eloquens бачыць свайго суразмоўцу такім, як ён сам, – жывым, дзейным, актыўным суб’ектам, а не чыстым лістом, які трэба спісаць, пустым сасудам, які трэба запоўніць. Шукай ісціну ў дыялогу! Сакрат даў нам вялікае адкрыццё: ён паглядзеў на чалавека, з якім размаўляў, абсалютна інакш, як гэта было да яго, у сафісташ. Ён убачыў у іншым сябе самога, ці ўбачыў сябе самога як іншага, і ператварыў гэтага іншага ў суразмоўцу. Гэта стала пачаткам сапраўднага дыялогу, перададзенага нам, нашчадкам, у якім погляд на чалавека быў новым, напоўненым гармоніяй і ісцінай, а аўдыторыя пераставала быць пасіўным аб’ектам, падпарадкованым маніпулятыўнай сіле маўленчага дзеяння. Сіла ўздзеяння інфармацыі, маштаб уплыву на грамадскую думку вымушае журналістыку быць павелічальным шкельцам пры выражэнні непазбежных сацыяльных эмоций і меркаванняў, нават калі ацэначнасць пільна маскіруецца пад аб’ектыўнасць.